

ТЕМА НЕДЕЛИ



В церемонии открытия V Форума регионов Беларуси и России приняли участие (слева направо) посол Российской Федерации в Республике Беларусь Михаил БАБИЧ, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил МЯСНИКОВИЧ.

ФОТО АННЫ ЗАНКОВИЧ.

НА ПОРОГЕ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

В Могилеве проходит V Форум регионов Беларуси и России

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ —
на 2-3-й стр.

У ЦЭНТРЫ ЁВАГІ

ІНТЭГРАЦЫЯ ПАЧЫНАЕЦЦА З МОЛАДЗІ

У Магілёве віталі ўдзельнікаў VI Маладзёжнага форуму Беларусі і Расіі «Моладзь — за Саюзную дзяржаву»

Маладзёжны форум стаў часткай афіцыйнай праграмы V Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Ён аб'яднаў прадстаўнікоў маладзёжных і дзіцячых грамадскіх аб'яднанняў дзвюх краін, маладзёжных парламентаў, саюзаў маладых адвакатаў і прадпрымальнікаў з усёй Беларусі і 10 рэгіёнаў Расіі.

Адной са значных яго падзей стала фарсайт-сесія, на якой хлопцы і дзяўчаты маглі задаць пытанні міністру адукацыі Беларусі Ігару Карпенку, старшыні Нацыянальнага Савета маладзёжных і дзіцячых аб'яднанняў Расіі Рыгору Петушкову, старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Віктару Сірэнку. Удзельнікі дыялогу цікавіліся, што робіцца для таго, каб моладзь абедзвюх краін аднолькава магла рэалізаваць свой патэнцыял.

ЗВЯЗДА



ФОТА ГАНЫ ЗАНКОВИЧ.

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Кантакты
прыцягваюць
кантракты



Як беларускія
рэгіёны
супрацоўнічаюць
з расійскімі. **стар.**

4-15


Як вырабляць лён



Навучым удмурцкіх
спецыялістаў. **стар.**

13

Бліжэй да зор



Брэсцкі раён
пасябраваў
з Зорным гарадком,
што ў Падмаскоўі. **стар.**

14

Да пушкінскіх мясцін



Адмысловы турыстычны
маршрут прапаноўвае
распацаць
на Віцебшчыне. **стар.**

14

Каго шукаюць
у Гродне?



На якую вакансію
з заробкам
ад 1000 рублёў
ахвотных няшмат... **стар.**

16